

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка»

УДК 378(476)(091)"1961/1985":94

Мационы
Павел Аркадьевич

**РАЗВІЦЕ ВЫШЭЙШАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ Ў БССР
(1961–1985 гг.)**

Аўтарэферат дысертаты
на саісканне вучонай ступені
кандыдата гістарычных навук
па спецыяльнасці 07.00.02 – айчынная гісторыя

Мінск, 2013

Работа выканана ва ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны
універсітэт імя Максіма Танка»

Навуковы кіраўнік

Тугай Уладзімір Васільевіч, доктар
гісторычных навук, прафесар, загадчык
кафедры гісторыі старожытных
цыivilізацый і сярэднявечча УА «Беларускі
дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка»

Афіцыйныя апаненты

Карзенка Георгій Уладзіміравіч, доктар
гісторычных навук, прафесар, загадчык
кафедры паліталогіі і права УА «Беларускі
дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка»

Вірская Валянціна Пятроўна, кандыдат
гісторычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры
агульнанавуковых дысцыплін Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта

Апаніруючая арганізацыя

УА «Беларускі дзяржаўны
еканамічны ўніверсітэт»

Абарона адбудзеца 12 чэрвень ў 14.00 на пасяджэнні савета па абароне
дысертаций К 02.21.03 пры ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» па адрасе: 220030, г. Мінск,
бул. Савецкая, 18, ауд. 482. Тэл.: 327-82-35; Sv.Tolm1@gmail.com.

З дысертаций можна азнаёміцца ў бібліятэцы ўстановы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка».

Аўтарэферат разасланы 8 мая 2013 года.

Вучоны сакратар савета
па абароне дысертаций

С.А. Талмачова

УВОДЗІНЫ

У пачатку 1960-х – сярэдзіне 1980-х гг. склаліся сацыяльна-палітычныя
ўмовы, якія характарызаваліся паступовым адыходам ад «дасягненняў»
палітычнай адпігі, узмацненнем кансерватыўных тэндэнций. Задача пабудовы
камуністычнага грамадства, якая ўтрымлівалася ў новай праграме партыі,
павінна была стаць, на думку партыйных ідэёлагуў, дзеясным кансалідуючым
фактарам. Прадугледжвалася не толькі якасна павысіць прафесійны ўзровень
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, але сфарміраваць «новага чалавека» –
будаўніка камунізму. З улікам вышэйадзначанага падрыхтоўка ідэалагічных
кадраў (да ліку якіх адносіліся гісторыкі) набывала выключнае значэнне.

На сённяшні дзень таксама нельга аспрэчваць важную ролю гісторычных
ведаў у галіне фарміравання светапогляду падрастаючага пакалення. Пры
недахопах у выкладанні гісторыі, без ведання яе асноў немагчыма атрыманне
паўнавартаснай адукацыі.

Гісторычная адукацыя – гэта спецыяльная галіна ведаў. Яна з'яўляецца
самым істотным элементам гуманітарнай падрыхтоўкі і выхавання маладога
пакалення, фарміравання нацыянальных, агульнадзяржаўных ідэалагічных
арыенціраў, грамадзянскай самасвядомасці народа. Адукаванага і выхаванага
чалавека немагчыма ўяўіць без ведання гісторыі і беражлівага стаўлення да яе.

Пазнавальны інтарэс да гісторыі, які закладваецца яшчэ ў школе, з цягам
часу можа стаць вызначальным фактам у выбары будучай прафесіі. За апошні
час прафесія гісторыка заняла годнае месца ў грамадстве. Яе статус можа
узвястіць у перыяды крызісаў. У час, калі адбываецца працэс грамадскага
пераўладкавання, пераасэнсавання каштоўнасцей, найбольш востра стаіць
проблема пошуку маральных арыенціраў. У гэтым выпадку яшчэ большую
актуальнасць набывае выхаваўчы і светапоглядны патэнцыял гісторыі як
крыніцы ведаў.

Вывучэнне сістэмы вышэйшай гісторычнай адукацыі 1960-х – першай
половы 1980-х гг. дапамагае лепш зразумець актуальныя праblems назованай
галіны ведаў, яе цяперашні стан.

На сучасным этапе прадпрымаючы спробы рэформавання вышэйшай
школы ў цэлым і падрыхтоўкі спецыялістаў гісторычнага профілю ў
прыватнасці.

Такім чынам, пытанні ўдасканалення гісторычнай адукацыі ў вышэйшай
школе, аптымізацыі падрыхтоўкі настаўніцкіх і навукова-педагагічных кадраў
гісторыкаў на сённяшні дзень не страцілі сваёй актуальнасці і патрабуюць
далейшай навуковай распрацоўкі.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі (праектамі), тэмамі. Дадзенае даследаванне выканана ў рамках Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006–2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры», зацверджанай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь № 512 ад 17 мая 2005 г., раздзел «Гісторыя і культура» № 6. Назва задання – «Сацыяльна-еканамічнае, навуковае і культурнае развіццё Беларусі ў трансфармацийных працэсах XIX–XX стст.».

Мэта і задачы даследавання. Мэтай даследавання з'яўляецца раскрыццё сутнасных змяненняў і асаблівасцей у вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР у 1960-х – першай палове 1980-х гг.

Дасягненне паставленай мэты патрабуе вырашэння наступных даследчых задач:

1. Вывіць ступень навуковай распрацаванасці праблемы ў гістарыграфіі і інфармацыйныя магчымасці крыніц для вырашэння паставленых задач.

2. Даследаваць змяненні ў структуры і формах гістарычнай адукацыі ў вышэйшай школе БССР у 60-я – першай палове 80-х гг. XX ст.

3. Раскрыць змест прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў у вышэйшай школе БССР у акрэслены перыяд.

4. Паказаць ролю навукова-даследчай работы студэнтаў як важнага кампанента прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў.

5. Праанализаваць формы падрыхтоўкі і вынікі атэстацыі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў.

6. Вызначыць асноўныя кірункі павышэння прафесійнага ўзроўню навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў.

Аб'ект даследавання: вышэйшая адукацыя ў БССР.

Прадмет даследавання: вышэйшая гістарычная адукацыя ў БССР у 1960-х – першай палове 1980-х гг.

Храналагічны рамкі дысертацийнага даследавання ~~з~~ключаюць перыяд з пачатку 1960-х да сярэдзіны 1980-х гг. Вызначэнне ніжнай мяжы звязана з вынікамі палітычнай «адлігі» ў савецкім грамадстве. Новай падзеяй стала абмеркаванне праблем і перспектывы развіцця гістарычнай навукі і гістарычнай адукацыі з удзелам партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР і навуковай грамадскасці. У гэты перыяд уводзіцца больш высокія патрабаванні да кваліфікацыі настаўнікаў гісторыі: вышэйшая гістарычнае адукацыя становіцца для іх абавязковай. Верхняя мяжа звязана з сярэдзінай 1980-х гг., калі пачынаюцца трансфармацийныя працэсы як у савецкім грамадстве ў цэлым, так і ў галіне вышэйшай гістарычнай адукацыі ў прыватнасці. Прасторавым

абмежаваннем даследавання выступае арганізацыя вышэйшай гістарычнай адукацыі ў пяці ВНУ БССР (БДУ, МДП, ГрДП-ГрДУ, МагДП, ГДУ).

Палаажэнні, якія выносяцца на абарону:

1. У 1961 – 1985 гг. склалася сталая структура прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў у вышэйшай школе БССР. Рэарганізацыя факультэтаў, на якіх ажыццяўлялася падрыхтоўка гісторыкаў, адкрыцце новых спецыяльнасцей гістарычнага профілю садзейнічалі павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў гісторыі. На працягу акрэсленага перыяду паменшыўся працэнт выпускнікоў настаўніцкіх інстытутаў, якія выкладалі гісторыю ў школе, і павялічылася ўзельная вага асоб, якія атрымалі вышэйшую гістарычную адукацыю. Так, у сярэдзіне 1980-х гг. выкладанне гісторыі, грамадазнаўства, савецкага права забяспечвалі 6 тыс. настаўнікаў, з якіх 96,6 % мелі вышэйшую адукацыю.

Разам з тым вышэйшая школа ў разглядаемы перыяд развівалася ва ўмовах політэхнізацыі, навукова-тэхнічнага пераабсталявання. Прыйрыгэт надаваўся падрыхтоўцы спецыялістаў тэхнічнага профілю, часам і за кошт памяншэння прыёму на гуманітарны факультэты ВНУ. Спалучэнне вытворчай і грамадской практикі падчас навучання ў ВНУ садзейнічала развіццю завочнай формy навучання. У сувязі з гэтым доля студэнтаў-гісторыкаў завочнай формy навучання перавышала колькасць студэнтаў стацыянара. З сярэдзіны 1960-х гг. у ВНУ БССР асноўная спецыялінасць «Гісторыя» пачала дапаўняцца дадатковымі спецыялінасцямі: «Педагогіка», «Замежная мова», «Савецкая права». Гэта дазволіла павысіць вучэбную нагрузкu настаўнікаў гісторыі ў малакамплектных школах.

2. Парцыйная ўстаноўка на глыбокое веданне марксісцка-ленінскай тэорыі грамадскага развіцця, вывучэнне грамадска-палітычных дысцыплін на працягу ўсяго перыяду навучання значна ўзмацніла грамадазнаўчую падрыхтоўку спецыялістаў-гісторыкаў. Вучэбныя планы з'яўляліся кансерватыўнымі з пункту гледжання складу грамадска-палітычных дысцыплін. Значнае месца займалі пытанні ідэалагічнай барацьбы Камуністычнай партыі і антыэрэлігійнай пропаганды, якія знаходзілі адлюстраванне ў змесце вышэйшай гістарычнай адукацыі.

Метадалагічны базіс у падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў вызначалі наступныя дысцыпліны: марксісцка-ленінская філософія, гісторыя КПСС, палітычнае эканомія, навуковы камунізм. Часта пры вывучэнні грамадска-палітычных дысцыплін і курсаў гісторыі матэрыял дубліраваўся. Асабліва гэта датычылася курсаў гісторыі СССР і гісторыі КПСС. Рэалізацыя прынцыпу партыйнасці з'явілася галоўной стратэгічнай лініяй вучэбнага працэсу і зместам падрыхтоўкі спецыяліста ў вышэйшай школе.

Акрамя набыцца прафесійных навыкаў спецыяліст-гісторык павінен быў валодаць методыкай арганізацыі партыйнай, камсамольскай і прафсаюзной работы. Ён лічыўся прапагандыстам і правадніком палітыкі партыі. Кваліфікацыйныя дакументы патрабавалі ад яго валодання шырокім дыяпазонам навыкаў вучэбнай, выхаваўчай, грамадска-палітычнай дзеінасці.

3. Навукова-даследчая работа студэнтаў стала адным з важнейшых кампанентаў прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў. Яна ўяўляла сабой упрарадкованую сістэму, якая рэгулявалася афіцыйнымі дакументамі партыйных і дзяржаўных органаў улады. Існавалі разнастайныя формы прыцягнення студэнтаў-гісторыкаў да навукова-даследчай работы. Пазааўдыторныя формы НДРС спалучаліся з правядзеннем спецсемінараў, спецкурсаў, педагогічнай практикай, выкананнем курсавых і дыпломніх праектаў. Важнае месца ў сістэме гэтай работы належала курсу «Асновы методыкі навуковага даследавання па спецыяльнасці», які ўводзіў студэнтаў у лабараторыю навуковай творчасці, знаёміў з сучаснымі метадамі даследавання, фарміраваў культуру даследчыка. У выніку ствараліся дадатковыя магчымасці для вывучэння гісторыі Беларусі, правядзення гісторыка-краязнаўчай работы, удзелу студэнтаў у археалагічных даследаваннях. Павялічваліся колькасныя і якасныя паказчыкі навукова-даследчай работы студэнтаў-гісторыкаў.

4. У адзначаны перыяд існавалі разнастайныя формы падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў. Аспірантура з'яўлялася асноўнай формай іх падрыхтоўкі. ВНУ рэспублікі адыхрывалі вядучую ролю ў папаўненні сістэмы вышэйшай адукацыі навукова-педагагічнымі кадрамі гісторыкаў. Наладжваліся больш цесныя сувязі паміж гістарычнымі кафедрамі ВНУ і навуковымі ўстановамі ў галіне падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў. Удасканальвалася сістэма іх атэстациі. Аптымізировалася структура спецыялізаваных саветаў па абароне дысертацый. У разглядаемых перыяд склалася станоўчая дынаміка развіцця аспірантуры па гісторыі з адрывам і без адрыву ад вытворчасці. Былі істотна павялічаны колькасныя паказчыкі падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў у сістэме ВНУ.

Нягледзячы на разнастайнасць форм падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў, недастатковая ўвага надавалася такім спецыяльнасцям, як метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыйніцазнаўства, гісторыя культуры, рэлігіі і царквы, дапаможныя гістарычныя дысцыпліны. Спецыялізацыя, што існавала ў той час, была накіравана не на падрыхтоўку гісторыкаў універсальнага профілю, здольных да маштабных гістарычных абагульненняў, а вузкіх спецыялістаў.

5. Развіццё прафесійнай дзеінасці навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у вышэйшай школе БССР ажыццяўлялася ва ўмовах моцнага ідэалагічнага кантролю і метадалагічнай абмежаванасці.

Нягледзячы на абстрактнасць многіх задач, якія ставіліся саюзным і рэспубліканскім партыйным і дзяржаўнымі кіраўніцтвам у галіне вышэйшай адукацыі, грамадскіх і гуманітарных навук, прафесійная дзеінасць навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у 1960-х – першай палове 1980-х гг. развівалася плённа і інтэнсіўна. Гэтаму садзейнічала павелічэнне колькаснага і паляпшэнне якаснага складу выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў у ВНУ БССР. При гэтым удасканальвалася арганізацыя і творчае супрацоўніцтва навукова-педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў. Гістарычна адукацыя і гістарычна навука развіваліся не ізалявана, а ўяўлялі сабой цэласную сістэму. Быў пераадолены «рэгіяналізм» у даследаваннях, гісторыкі ВНУ ў большай ступені прыцягваліся да распрацоўкі комплексных тэм.

Прадметам даследаванняў навукоўцаў з'яўляліся гісторыя КПСС, матэрываальная вытворчасць, класавая барацьба, гісторыя рабочага класа і сялянства і г.д. Разам з тым уплыў рэлігіі на духоўнае жыццё людзей, ментальнасць, гісторыя паўсядзённасці, такіх пануючых класаў, як дваранства, буржуазія, а таксама духовенства, не былі аб'ектамі вывучэння беларускіх гісторыкаў.

Асабісты ўклад саіскальніка. Дысертацыянае даследаванне мае завершаныя характар і заключаецца ў першым комплексным аналізе пытанняў развіцця вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР у 60-х – сярэдзіне 80-х гг. XX ст. У дысертацыі выкарыстаны крыніцы з чатырох архіваў Беларусі. Значная іх частка ўпершыню ўводзіцца ў навуковы ўжытак. Абапіраючыся на сучасную метадалогію даследавання, стала магчымым сабраць і прааналізаваць грунтоўны фактычны матэрываў, зрабіць цэласную гістарычную рэканструкцыю прадмета даследавання.

Апрабацыя вынікаў дысертацыі. Вынікі дысертацыі дакладаваліся і аблікаркоўваліся на пасяджэнні кафедры гісторыі Беларусі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка». Прадстаўленне асобных палажэнняў і аспектаў даследавання ажыццяўлялася падчас удзелу саіскальніка ў наступных міжнародных і рэспубліканскіх навуковых і навукова-практичных канферэнцыях: Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі «Славянскі свет: мінулае і сучаснасць» (26 сакавіка 2004 г., Мінск); Рэспубліканскай навукова-практичнай канферэнцыі «Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси» (30 верасня 2004 г., Гродна); III, IV Міжнародных навуковых тэарэтычных канферэнцыях «Еўропа: актуальные проблемы этнокультуры» (28 красавіка 2010 г., 23 чэрвеня 2011 г., Мінск); Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Трансформация образования и мировоззрения в современном мире» (22 кастрычніка 2010 г., Мінск); I Міжнароднай навуковай конферэнцыі магістрантаў «Актуальные проблемы гуманітарных наук» (26–27 красавіка

2011 г., Баку); II Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Актуальные проблемы азербайджановедения» (4–7 мая 2011 г., Баку); IV научно-практической конференции молодых ученых БГПУ «Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке» (20 мая 2011 г., Минск); V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика» (20 кастрычніка 2011 г., Мінск); Міжнародных навукова-практычных канферэнцыях «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» (1–2 снежня 2011 г., 6–7 снежня 2012 г. Вінниця); VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: международное сотрудничество и интеграция» (24 кастрычніка 2012 г., Мінск).

Апубліканасць вынікаў дысертациі. Вынікі праведзенага даследавання знайшлі адлюстраванне ў 19 публікацыях, 4 з іх (1,45 аўтарскага аркуша) – у навуковых часопісах, вызначаных ВАК Рэспублікі Беларусь для публікацый навуковых палажэнняў па доктарскіх і кандыдацкіх дысертациях, 15 (3,22 аўтарскага аркуша) – у зборніках навуковых артыкулаў і матэрыялах навуковых канферэнций.

Структура і аб'ём дысертациі. Структура дысертацийнай работы адпавядае праблемнаму прынцыпу. Яна складаецца са спіса ўмоўных абазначэнняў, уводзінаў, агульнай характеристыкі работы, трох глаў, заключэння, бібліографічнага спіса, дадатка. Аб'ём тэкставай часткі складае 104 старонкі. Аб'ём, які займае бібліографічны спіс, складае 27 старонак (337 найменніяў на рускай і беларускай мовах, у тым ліку публікацыі аўтара).

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ

Ва Уводзінах аргументуюцца актуальнасць дысертациі, паказваецца мэтазгоднасць выканання пазначанага даследавання.

Глава 1 “Гісторыяграфія. Крыніцы. Метадалогія і методы даследавання” складаецца з трох раздзелаў. У раздзеле 1.1 “Гісторыяграфія праблемы” аналізуецца навуковая літаратура па розных аспектах развіцця гісторычнай адукацыі ў вышэйшай школе БССР у акрэслены перыяд.

Да агульнайных навуковых даследаванняў, якія прысвячаны развіццю вышэйшай адукацыі ў СССР і БССР, адносяцца працы В.П. Ялюціна¹,

М.І. Красоўскага². У іх аналізуецца партыйна-дзяржаўная палітыка ў вышэйшай школе, раскрываюча структура і формы падрыхтоўкі спецыялістаў.

М.К. Сакалоў³ канцэнтруе ўвагу на дзеянні агульнасаюзных і рэспубліканскіх савецкіх партыйных і дзяржаўных органаў улады па падрыхтоўцы і камуністычным выхаванні навукова-педагагічных кадраў для вышэйшай школы рэспублікі.

Пытанні развіцця гісторычнай навукі ў БССР у 60-я гг. XX ст. аналізуецца ў кандыдацкай дысертациі В.Ц. Леанаўца⁴. У даследаванні падрабязна разглядаецца дзяржаўная палітыка ў галіне арганізацыі і ўдасканалення навуковай дзеянні арганізацыі гісторыкаў.

У дысертациі І.І. Шаўчука⁵ даследуюцца пытанні падрыхтоўкі кадраў і асноўныя кірункі навуковай дзеянні арганізацыі гісторыкаў у 1970-я гг.

Вынікі навуковага вывучэння гісторыі БССР і гісторыі Камуністычнай партыі Беларусі былі падведзены ў агульнайной працы У.М. Міхнюка і П.Ц. Петрыкава⁶. У працы паказаны асноўныя праблемы і напрамкі развіцця гісторычнай навукі ў 1980-я гг.

Пытанні кадравага забеспечэння гісторычнай навукі ў кантэксле дынамікі падрыхтоўкі навуковай інтэлігенцыі рэспублікі ў другой палове XX ст. раскрываюцца ў дысертациі Г.У. Карзенкі⁷.

Звесткі аб абароненых доктарскіх і кандыдацкіх дысертациях па гісторыі з 1944 па 1987 г. сістэматызаваны ў адпаведных бібліографічных даведніках⁸.

На працягу 1970–1980-х гг. пытанні арганізацыі, планавання і ўдасканалення даследчай дзеянні арганізацыі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў, развіцця навукі і вучэбна-выхаваўчага працэсу на гісторычных факультэтах беларускіх ВНУ асвятляліся ў артыкулах А.П. Ігнаценкі, Н.В. Каменскай,

² Красовский, Н.И. Высшая школа Советской Белоруссии / Н.И. Красовский. – 2-е изд., перераб. и расш. – Минск : Выш. шк., 1972. – 328 с.

³ Соколов, Н.К. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров высшей школы / Н.К. Соколов. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1978. – 143 с.

⁴ Леоновец, В.Т. Организация и развитие исторической науки в БССР, 1961–1970 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / В.Т. Леоновец. – Минск, 1987. – 354 л.

⁵ Шевчук, И.И. Развитие исторической науки в БССР, 70-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / И.И. Шевчук. – Минск, 1989. – 342 л.

⁶ Міхнюк, В.Н. Историческая наука Белорусской ССР, 80-е годы / В.Н. Міхнюк, П.Т. Петриков. – Минск : Наука и техника, 1987. – 120 с.

⁷ Корзенко, Г.В. Научные кадры Белоруссии: проблемы формирования и развития (1944–1990 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Г.В. Корзенко. – Минск, 1996. – 222 л.

⁸ Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР, 1944–1987 гг. : біблиогр. указ. / Гос. д-ка БССР, Ін-сторыя. Акад. наук БССР ; сост. : В.Н. Міхнюк, Л.Н. Новіцкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мінск : [б. і], 1988. – 126 с.; Кандидатские диссертации, защищенные в Мінскім педагогіческім інстытуце Мінск : [б. і], 1967–1977 гг. : біблиогр. указ. / Мін. гos. пед. ін-т ; сост. : В.В. Буткевіч [и др.] ; отв. імени А.М. Гор'кага (1967–1977 гг.) ; біблиогр. указ. / Т.А. Шелег. – Мінск : МПІ, 1978. – 57 с.; Кандидатские диссертации, защищенные в Мінскім ред. Т.А. Шелег. – Мінск : МПІ, 1986. – 35 с.

¹ Елютин, В.П. Высшая школа общества развитого социализма / В.П. Елютин. – М. : Выш. шк., 1980. – 560 с.

Г.М. Ліўшыца, П.З. Савачкіна, І.В. Царук, Я.Н. Мараша, Б.М. Фіха, Л.М. Шнеерсон⁹ і інш.

У 1990–2000-я гг. выйшлі артыкулы П.А. Шупляка, В.І. Мянкоўскага, С.М. Ходзіна, А.А. Яноўскага, У.В. Тугая¹⁰. Перыйяд 60–80-х гг. мінулага стагоддзя для гісторычнай адукацыі і гісторычнай навукі разглядаеца аўтарамі як супярэчлівы. З аднаго боку, ён быў насычаны плённай і інтэнсіўнай дзеянасцю, калі павялічваўся прыём студэнтаў, уводзіліся новыя спецыяльнасці, паўніваліся міжрэспубліканскія і міжнародныя сувязі, складваліся гісторычныя школы, назапашваліся факультэтскія традыцыі. З іншага – адчуваўся моцны палітыка-ідэалагічны ўпрыгожыць, што часта перашкаджала развіццю пазітыўных пачынанняў.

У дысертациях Л.А. Маторавай, В.П. Вірской¹¹ даецца крытычная ацэнка савецкай мадэлі падрыхтоўкі педагогічных кадраў гісторыкаў. Паказаны метадалагічная накіраванасць зместу вучэбнага працэсу, аб'ектыўныя аблежаванні ў вывучэнні гісторыі Беларусі, негатыўны ўплыў дагматызму і схаластыкі на грамадскую свядомасць і прафесійную дзеянасць настаўнікаў гісторыі.

На працягу апошніх гадоў на тэрыторыі Расійскай Федэрациі былі абаронены дысертациі А.Г. Цімафеевай, А.М. Церахава, К.А. Ушмаевай¹², якія прысвечаны развіццю гісторычнай адукацыі ў межах асобных рэгіёнаў Расіі. Пэўная аблежаванасць расійскіх даследаванняў не страчвае актуальнасці і для Беларусі па прычыне ўніфікаванай сістэмы падрыхтоўкі кадраў і адзінных патрабаванняў да спецыялістаў у СССР.

⁹ Игнатенко, А.П. Изучение проблем отечественной истории в Белорусском государственном университете / А.П. Игнатенко, И.В. Оржеховский, И.А. Литвиновский // Вопр. истории. – 1985. – № 12. – С. 12–28; Каменская, Н.В. Стан і задачы навуковых даследаванняў па гісторыі Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Беларусі / Н.В. Каменская // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. – 1979. – № 4. – С. 50–56; Лившиц, Г.М. Историческая наука в Белгосуниверситете / Г.М. Лившиц, Э.М. Загорульский // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3 : Гісторыя. Філософія. Псіхалогія. Палітологія. Эканоміка. Права. – 1978. – № 3. – С. 39–43; Савачкін, П.З. Гісторычнаму факультету БДУ імя У.І. Леніна 40 год / П.З. Савачкін, А.П. Ігнаценка // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3 : Гісторыя. Філософія. Псіхалогія. Палітологія. Эканоміка. Права. – 1975. – № 1. – С. 78–81; Царук, И.О. Историческому факультету БГУ им. В.И. Ленина – 50 лет / И.О. Царук // Вопр. истории. – 1985. – № 1. – С. 3–12 ; Мараш, Я.Н. Содружество кафедр / Я.Н. Мараш // Вопр. истории : межведомств. сб. / Мин. гос. пед. ин-т ; редкол. : В.М. Фомін (гл. ред.) [и др.]. – Мінск, 1985. – Вып. 12. – С. 40–45; Фіх, Б.М. Спецкурс «Основы исторического исследования» / Б.М. Фіх, Я.Н. Мараш // Історыя СССР. – 1977. – № 4. – С. 218–220; Шнеерсон, Л.М. Изучение проблем всеобщей истории в БГУ им. В.И. Ленина / Л.М. Шнеерсон, Д.Б. Мельцер, Н.А. Гусакова // Вопр. истории. – 1985. – № 12. – С. 28–40.

¹⁰ Шупляк, П.А. Гісторыя была і застаеца настаўніцай жыцця (да 60-годдзя гісторычнага факультэта БДУ) / П.А. Шупляк // Беларус. гіст. часоп. – 1994. – № 1. – С. 3–9; Ходзін, С. Гісторычны факультэт у XXI ст. : сінтэз навукі, адукацыі, выхавання / С. Ходзін // Беларус. гіст. часоп. – 2004. – № 8. – С. 3–13; Тугай, У. Гісторычны факультэт : мінулася і сучаснасць / У. Тутай // Беларус. гіст. часоп. – 2002. – № 5. – С. 17–20.

¹¹ Моторава, Л.А. Развитие исторического образования в системе высшей школы Беларуси. 1944–1961 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Л.А. Моторава. – Минск, 2002. – 114 л.; Вірская, Т.П. Формирование новой концепции истории Беларуси в системе средней общеобразовательной школы (1986–1990-е гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Т.П. Вірская. – Минск, 2004. – 152.

¹² Тимофеева, Е.Г. Государственная политика в сфере общественного образования российской молодежи в 50-е – 90-е годы XX века : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Е.Г. Тимофеева. – Астрахань, 2004. – 500 л. ; Терехов, А.Н. Становление и развитие высшего исторического образования на Южном Урале, 1934–1993 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А.Н. Терехов. – Челябинск, 2003. – 222 л.

За апошняе дзесяцігоддзе выйшлі юбілейныя працы, матэрыялы канферэнций, прысвечаныя станаўленню і развіццю гісторычнай адукацыі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэце, Гродзенскім дзяржаўным універсітэце, Магілёўскім дзяржаўным універсітэце¹³. У іх адлюстраваны асноўныя этапы развіцця гісторычнай адукацыі і гісторычнай навукі, прыведзены абагульняльныя звесткі аб выпускніках гісторычнага профілю, разгледжаны вынікі навуковай і педагогічнай дзеянасці выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў.

У раздзеле 1.2 “Аналіз крэйніц” даследаваны і сістэматизаваны дзве групы крэйніц. Да першай групы адносяцца афіцыйныя документы партыйных і дзяржаўных органаў улады СССР і БССР, якія апублікаваны ў зборніках «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986)», «Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК».

У зборніку «Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования СССР» друкаваліся загады, распараджэнні, інструктыўныя лісты галіновага міністэрства, якія больш падрабязна раскрывалі змест партыйна-дзяржаўнай палітыкі ў галіне адукацыі і навукі. У зборніку «Бюллетень высшей аттестаціоннай комісіі при Совеце Міністров СССР» змешчаны документы, якія датычыліся розных аспектаў арганізацыі падрыхтоўкі і атэстациі навуковых і навукова-педагагічных кадраў.

У статыстычных штогодніках ЦСУ «Народное хозяйство Белорусской ССР» прыведзены даныя аб колькасці настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства ў сярэдніх агульнаадукацыйных школах БССР, у тым ліку і працэнце асоб, што мелі вышэйшую адукацыю.

Другую группу крэйніц склалі архіўныя документы, якія захоўваюцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўных абласных архівах.

У працэсе вывучэння тэмы важнае значэнне мела азнямленне са справамі фондаў Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ (ф. 4п), Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР (ф. 1220), Міністэрства асьветы БССР (ф. 42), БДУ (ф. 205), МДПП (ф. 746).

Крэйніца занаўчую базу аб развіцці гісторычнай адукацыі ў рэгіональных вышэйшых навучальных установах складаюць матэрыялы Дзяржаўных

¹³ Беларускі дзяржаўны універсітэт. Гісторычны факультэт : да 70-годдзя заснавання / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2004. – 222 с.; Ковшаров, Н.Д. Исторический факультет БГПУ : возникновение и этапы развития : пособие / Н.Д. Ковшаров. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2006. – 92 с.; Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси : с. ; Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси : с. ; Подготовка респ. науч.-практ. конф., Гродно, 30 сенц. 2004 г. / Гродненскі г. ун-т ; под ред. Е.А. Ровбы, А.Н. Нечухрина, И.П. Крена. – Гродно, 2005. – 404 с.; Гісторычны факультэт : да 75-годдзя з дня ўтварэння / Маріліўск. дзярж. ун-т ; рэдкал. : У.В. Барысенка (адк. рэд.) [і інш.]. – Маріліў : МДУ, 2010. – 241 с.

абласных архіваў Гомельскай (ф. 1563), Гродзенскай (ф. 991) і Магілёўскай (ф. 927) абласцей.

У раздзеле 1.3 “Метадалогія і метады даследавання” вызначаючыя прынцыпы і метады, якія выкарыстаны ў працэсе даследавання. Пры выяўленні сутнасці аб’екта, яго канкрэтна-гістарычнай абумоўленасці аўтар абапіраўся на прынцыпы гістарызму і аб’ектыўнасці. Прынцып каштоўнаснага падыходу дазволіў даць комплексную ацэнку стану гістарыяграфіі па тэме даследавання.

Метад аналізу дазволіў падзяліць прадмет даследавання на структурныя адзінкі, а з дапамогай сінтэзу стала магчымым аднавіць цэлае без уліку нетыповых і выпадковых элементаў у сістэме вышэйшай гістарычнай адукацыі. Пры дапамозе гісторыка-генетычнага метаду ўстаноўлена прычына, якая спарадзіла і вызначыла ўмовы далейшага развіцця вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР. Гісторыка-параўнальны метад выкарыстаны пры супастаўленні савецкага вопыту падрыхтоўкі настаўніцкіх і навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў розных гадоў. Гісторыка-тыпалагічны метад дазволіў выявіць структуру і спецыфіку ўстаноў, якія рэалізоўвалі вышэйшую гістарычную адукацыю. Гісторыка-сістэмны метад даў магчымасць даследаваць стан гістарычнай адукацыі ў вышэйшай школе ва ўзаемасувязі ўсіх яе кампанентаў: структуры, форм, зместу. Яго выкарыстанне садзейнічала вылучэнню гістарычнай адукацыі ў якасці элемента (падсістэмы) сістэмы вышэйшай адукацыі.

Глава 2 “Структура, формы і змест вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР у 1960-х – першай палове 1980-х гг.” У раздзеле 2.1 “Структура і формы вышэйшай гістарычнай адукацыі” паказана развіццё структуры вышэйшай гістарычнай адукацыі, прыведзена харектарыстыка колькаснага і якаснага стану настаўніцкіх кадраў гісторыкаў, якія працавалі ў сярэдніх агульнаадукацыйных школах рэспублікі. Вызначаны асаблівасці фарміравання студэнцкіх кадраў гісторыкаў: прыём на завочную форму навучання на льготнай аснове выпускнікоў настаўніцкіх інстытутаў, педагогічных вучылішчаў, асоб з вышэйшай непедагагічнай адукацыяй, прыцягненне ў ВНУ рабочай і сельскай моладзі і інш.

Паказваецца развіццё гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта як вядучага цэнтра па падрыхтоўцы гісторыкаў у БССР. Адлюстраваны асноўныя этапы развіцця факультэта, адкрыцце новых спецыяльнасцей, удасканаленне арганізацыйных форм навучання. Так, пры прыёме на аддзяленні філософіі, палітэканоміі і гісторыі КПСС перавага надавалася членам і кандыдатам у члены КПСС, а таксама камсамольскім актывістам, якія мелі схільнасць да грамадска-палітычных навук. Ім выдаваліся актывістам, якія мелі схільнасць да грамадска-палітычных навук. Ім выдаваліся рэкамендацыі абкамаў партыі, звольненым ў запас ваенаслужачым – рэкамендацыі палітаддзелаў.

Існаванне спецыяльнасцей шырокага профілю прывяло да зніжэння якасці вышэйшай гістарычнай адукацыі. Прапановы навуковай і педагогічнай грамадскасці ажыццяўлялі падрыхтоўку па асобнай спецыяльнасці «Гісторыя» былі задаволены. У выніку адбываецца рэарганізацыя факультэтаў, якія ажыццяўлялі падрыхтоўку настаўніцкіх кадраў гісторыкаў у педагогічных інстытутах.

Разглядаецца мэтазгоднасць адкрыцця спецыяльнасцей гістарычнага профілю. Звяртаецца ўвага на пытанні падрыхтоўкі новых для таго часу спецыялістаў: «Настаўнік гісторыі і замежнай мовы», «Настаўнік гісторыі, метадыст па выхаваўчай работе», «Настаўнік гісторыі і савецкага права».

Раскрываюцца пытанні станаўлення гістарычнай адукацыі ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце, які з 1969 г. пачаў ажыццяўляць падрыхтоўку спецыялістаў-гісторыкаў.

Прыводзяцца абагульняльныя даныя аб колькасці выпускнікоў-гісторыкаў пяці ВНУ БССР па формах навучання. Усяго ў сістэме вышэйшай школы рэспублікі з 1961 па 1985 г. было падрыхтавана 16 560 чалавек.

На працягу перыяду, які разглядаецца ў дысертациі, палепшыўся якасны склад настаўнікаў гісторыі. Паменшыўся працэнт выпускнікоў настаўніцкіх інстытутаў, якія выкладалі гісторыю ў школе, і павялічылася ўзельная вага асоб, якія атрымалі вышэйшую гістарычную адукацыю¹⁴.

У раздзеле 2.2 “Прафесійная падрыхтоўка спецыялістаў-гісторыкаў” раскрываецца змест вышэйшай гістарычнай адукацыі на падставе аналізу вучэбных планаў і іншых рэгулюючых дакументаў. Аўтарам прааналізавана структура курсаў грамадска-палітычных дысцыплін, якія з’яўляліся асновай фарміравання камуністычнага светапогляду студэнтаў-гісторыкаў. З сярэдзіны 1970-х гг. выкладанне курсаў грамадскіх навук ажыццяўлялася на працягу ўсяго перыяду навучання, да двух гадоў павялічыўся тэрмін вывучэння марксісцка-ленінскай філософіі, ва ўсіх ВНУ краіны ўводзіўся Дзяржаўны экзамен па навуковым камунізмам.

У арганізацыі вывучэння спецыяльных гістарычных курсаў новым стала выкладанне дапаможных гістарычных дысцыплін. Павялічыўся час на вывучэнне розных перыяду айчыннай і сусветнай гісторыі. Курс гісторыі БССР вывучаўся за кошт гадзін, якія адводзіліся на гісторыю краю, вобласці, рэспублікі. Тым не менш ВНУ БССР не заўсёды эфектыўна выкарыстоўвалі дадзеныя для вывучэння айчыннай гісторыі магчымасці. Прагрэсіўным крокам стала выкладанне курса гістарыяграфіі гісторыі СССР і крыніцазнаўства гісторыі СССР. Разуменне метадалогіі гістарыяграфічнага аналізу і зварот да

¹⁴ Народное хозяйство Белорусской ССР в 1985 г. : стат. ежегодник / Центр стат. упр. БССР. – Минск : Беларусь, 1986. – 196 с.

першакрыніц садзейнічалі больш глубокай і разнастайней падрыхтоўцы спецыяліста. Гэта пашырала яго творчае мысленне і прафесійныя навыкі. На працягу 1960–1980-х гг. выказваліся прапановы аб мэтазгоднасці арганізацыі вывучэння гісторыі як адзінага сусветнага працэсу.

Змест вучэбных планаў па спецыяльнасці «Гісторыя» для ўніверсітэтаў і педагогічных інстытутаў паказвае, што істотных адрозненняў паміж імі не існавала. Змест прафесійной падрыхтоўкі гісторыка ва ўмовах універсітэта і педагогічнага інстытута харктырызуваўся тыповым пералікам вучбных дысцыплін. Разам з тым педагогічныя інстытуты давалі магчымасць для больш якансай псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкі студэнтаў.

Увядзенне з канца 1970-х гг. кваліфікацыйных харктырыстык стварала цэласную мадэль прафесійной падрыхтоўкі спецыялістаў гісторычнага профілю ў сістэме вышэйшай школы.

Прынцып партыйнасці вызначаў стратэгію навучальнага працэсу і змест падрыхтоўкі спецыяліста ў вышэйшай школе. Вучэбны працэс на гісторычных факультэтах і аддзяленнях гісторыі ў ВНУ БССР быў падпрадкаваны задачам пабудовы камуністычнага грамадства. На працягу акрэсленага перыяду назіраецца ўзмацненне прапагандысцкай і агітацыйна-масавай работы сярод студэнцкай моладзі. Пытанні ідэалагічнай барацьбы Камуністычнай партыі, антырэлігійнай пропаганды знаходзілі адлюстраванне ў змесце вышэйшай гісторычнай адукацыі. Разам з тым палітыка-ідэалагічныя ўмовы, якія аказвалі моцны ўплыў на вышэйшую школу, не «адмянялі» грунтоўнай практичнай і тэарэтычнай падрыхтоўкі спецыялістаў гісторычнага профілю.

У раздзеле 2.3 “Навукова-даследчая работа студэнтаў” разгледжаны пытанні арганізацыі і зместу навукова-даследчай работы студэнтаў-гісторыкаў у вышэйшай школе БССР.

Характэрнай тэндэнцыяй з 1960-х гг. становілася больш цесная інтэграцыя адукацыі і навукі. Студэнты павінны былі авалодзіць марксісцка-ленінскім навуковым метадам познання. Прадугледжвалася іх навучанне методыцы і сродкам самастойнага вырашэння навуковых задач і навыкаў работы ў навуковых калектывах.

З сярэдзіны 1970-х гг. у педагогічных інстытутах і ўніверсітэтах уводзіліся новыя дысцыпліны, якія арыентавалі студэнтаў-гісторыкаў на навуковую дзеянасць з першага курса. На гісторычных факультэтах праводзілася значная работа па арганізацыі навукова-даследчай работы студэнтаў. Гэта датычылася дзеянасці навуковых гурткоў, ажыццяўлення грунтоўнай краязнаўчай работы, усталявання зваротнай сувязі паміж вышэйшай і сярэдній школай у галіне «папулярызацыі» гісторычных ведаў, прыцягнення школьнікаў да даследчай работы пад кіраўніцтвам выкладчыкаў гісторыі ВНУ.

Глава 3 “Навукова-педагагічныя кадры сістэмы вышэйшай гісторычнай адукацыі” складаецца з двух раздзелаў. У раздзеле 3.1 “Арганізацыя падрыхтоўкі і атэстацыі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў” прааналізаваны працэс і вынікі падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў праз аспірантуру і саіскальніцтва, прадастаўленне творчых адпачынкаў, увядзенне стажировак для выкладчыкаў. Паказана, што аспірантура з’яўлялася асноўнай крыніцай сістэматычнага папаўнення ВНУ рэспублікі навукова-педагагічнымі кадрамі. Яе развіццё характарыздавалася перш за ёсё павелічэннем колькасці цэнтраў, якія ажыццяўлялі падрыхтоўку аспірантаў па розных гісторычных спецыяльнасцях. ВНУ давалася права кожны год пакідаць сабе лепшых выпускнікоў з перспектывай іх навуковага росту. У аспірантуру маглі прымацца маладыя спецыялісты, якія праявілі скільнасць да навукова-даследчай работы, непасрэдна пасля заканчэння вучобы па рэкамендацыі саветаў вышэйшых навучальных установ.

Аспірантура па гісторычных і гісторыка-парцыйных спецыяльнасцях функционавала ў тых вышэйших навучальных установах, якія ажыццяўлялі падрыхтоўку настаўніцкіх і выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў: Беларускім дзяржаўным універсітэце, Мінскім педінстытуце, Гродзенскім педінстытуце і Гомельскім універсітэце.

Рэфармаванне сістэмы падрыхтоўкі і атэстацыі навукова-педагагічных кадраў у сярэдзіне 1970-х гг. павысіла якасць даследчых работ. Былі сформуляваны прынцыпавыя патрабаванні да даследаванняў у галіне гісторыі, якія не страцілі сваёй актуальнасці і па сённяшні дзень. У якасці крытэрыяў навізны дысертацийных даследаванняў указвалася на атрыманне раней не вядомых навуцы тэарэтычных і эмпірычных вынікаў, на выяўленне і аргументаванне буйной навуковай праблемы, узбагачэнне метадалогіі гісторычных даследаванняў у дачыненні да распрацоўкі канкрэтных праблем гісторычнай навукі. У якасці крытэрыяў навуковай значнасці для доктарскай дысертациі пропаноўвалася вырашэнне буйной навуковай праблемы гісторычнай навукі, актуальнай для прырашчэння гісторычных ведаў. Для кандыдацкіх дысертаций у галіне гісторыі крытэрыем значнасці выступала атрыманне навуковых вынікаў, якія мелі істотнае значэнне для дадзенай спецыяльнасці.

Адлюстравана станоўчая дынаміка абароны кандыдацкіх і доктарскіх дысертаций па гісторыі. Паказана асаблівасць падрыхтоўкі дактароў гісторычных навук ва ўмовах адсутнасці дактарантury.

У раздзеле 3.2 “Павышэнне прафесійнага ўзроўню навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў” разглядаецца развіццё гісторычнай навукі ў ВНУ БССР у рэчышчы акрэсленых КПСС і КПБ задач.

Паказваецца ўклад прафесарска-выкладчыцкага складу кафедраў гісторычнага факультэта БДУ ў распрацоўку праблем айчыннай і ўсебеларускай гісторыі, фарміраванне беларускай навуковай школы арыенталістыкі, антыказнаўства, медывістыкі, міжнародных стасункаў, гісторыі славянскіх народаў пад кіраўніцтвам Л.С. Абэцэдарскага, В.У. Чапко, П.З. Савачкіна, І.В. Царук, У.Н. Сідарцова, Э.М. Загарульскага, Ф.М. Нячая, Г.М. Ліўшица, Л.М. Шнеерсона і інш.

Разледжаны асобныя аспекты развіцця гісторычнай навукі ў педагогічных інстытутах і ўніверсітэтах БССР, асноўныя кірункі навуковай дзейнасці А.П. П'янкова, Н.В. Каменскай, М.К. Сакалова, В.М. Фаміна, Я.Н. Мараша, Б.М. Фіха і інш.

Даказваецца, што ў 1960-х гг. – першай палове 1980-х гг. універсітэты і педагогічныя інстытуты ўнеслі істотны ўклад ва ўмацаванне кадравага патэнцыялу гісторычнай навукі і развіццё гісторычнай адукцыі. Прафесійная дзейнасць навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у вышэйшай школе БССР ажыццяўлялася ў рэчышчы акрэсленых Камуністычнай партыйі і савецкім урадам задач. Нягледзячы на фармалізм у рабоце, метадалагічную абмежаванасць, пільны ідэалагічны кантроль, навуковая і педагогічная дзейнасць кафедраў гісторыі развівалася інтэнсіўна і мела станоўчую дынаміку. Гэта пацвярджаецца данымі аб структуры, колькасным і якасным складзе гісторычных кафедраў ВНУ БССР.

Узмацнялася ўзаемадзеянне паміж калектывамі кафедраў, развівалася арганізацыйнае і творчае супрацоўніцтва навукова-педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў, дзейнічала сістэма планавання і каардынацыі навуковадаследчай працы.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі

1. У 1961–1985 гг. у вышэйшай школе БССР склалася ўстойлівая структура і формы прафесійной падрыхтоўкі гісторыкаў. Павялічылася колькасць цэнтраў, што ажыццяўлялі выпуск спецыялістаў названага профілю. Калі ў пачатку 1960-х гг. БДУ выступаў у якасці адзінага ўніверсітэта, які забяспечваў педагогічныя і навуковыя ўстановы рэспублікі спецыялістамі-гісторыкамі, то з 1969 г. падрыхтоўку па спецыяльнасці «Гісторыя» ажыццяўлялі таксама Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, з 1978 г. – Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт.

Дадатковае развіццё атрымала практика падрыхтоўкі гісторыкаў па здвоеных спецыяльнасцях. Пасля спынення прыёму на гісторыка-філалагічныя і гісторыка-геаграфічную спецыяльнасці, педагогічныя інстытуты ў пачатку

1960-х гг. перайшлі на чатырохгадовы тэрмін навучання па адной спецыяльнасці «Гісторыя». З другой паловы 1960-х гг. у педагогічных інстытутах асноўная спецыяльнасць «Гісторыя» дадатковымі: «Педагогіка», «Замежная мова», «Савецкае права». Уключэнне ў вучэбныя планы сярэдняй школы курса грамадазнаўства ў пачатку 1960-х гг. абуровіла змяненні ў кваліфікацыі выпускніка гісторычнага профілю.

Усяго з 1961 па 1985 г. ВНУ рэспублікі было падрыхтавана 16 560 спецыялістаў-гісторыкаў. З іх на дзённым адзяленні – 6412 чал., завочным – 9144 чал., вячэрнім – 1004 чал. З агульнай колькасцю выпускнікоў гісторычнага профілю на БДУ прыходзілася 5900 чал.; МДП – 4338 чал.; МагДП – 2897 чал.; ГрДП-ГрДУ – 2421 чал.; ГДУ – 1004 чал. На фоне станоўчай дынамікі выпуску спецыялістаў гісторычнага профілю колькасць настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства ў сярэдніх агульнаадукатыўных школах у цэлым заставалася стабільной. Калі ў пачатку 1961/62 навучальнага года ў сярэдніх агульнаадукатыўных школах працавала 5,6 тыс. настаўнікаў гісторыі, то ў 1985/86 – 6,0 тыс. настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства. Гэта было абумоўлена тым, што многія выпускнікі гісторычных факультэтаў не працавалі па спецыяльнасці. Характэрнай асаблівасцю савецкай партыйна-дзяржаўной палітыкі ў дачыненні да вышэйшай школы, у тым ліку і ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў у 1960-х – першай палове 1980-х гг., з’явілася скардынаваная дзейнасць КПСС-КПБ, саюзных і рэспубліканскіх міністэрстваў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукациі, міністэрстваў асветы. Тыповасць рэгулюючых дакументаў пацвярджалася арганізацыяй адукатыўнага працэсу па прынцыпе адзінства [2; 3; 4; 5; 9; 15; 17; 18].

2. Сацыяльна-палітычны ўмовы, у якіх развівалася вышэйшая школа, істотна ўплывалі на змест гісторычнай адукатыўнай. Гісторычны працэс разглядаўся аднабакова, што абумоўлівалася жорсткай дзейнасцю грамадскіх законаў. Выключаліся ўяўленні аб яго шматварыяцці і альтэрнатыўнасці. Пры разглядзе гісторычных падзеяў дапускаліся выключна матэрыялістычны і партыйна-класавы падыходы, што абмяжоўвала аўктыўнасць іх вывучэння.

Аналіз вучэбных планаў дазволіў вызначыць стратэгію вучэбнага працэсу і змест прафесійной падрыхтоўкі спецыяліста-гісторыка ў вышэйшай школе. Парцыйная ўстаноўка на глыбокое веданне марксісцка-ленінскай тэорыі грамадскага развіцця, вывучэнне грамадска-палітычных дысцыплін на працягу ўсяго перыяду навучання значна ўзмацняло грамадазнаўчу падрыхтоўку спецыяліста-гісторыка. Вучэбныя планы з’яўляліся кансерватыўнымі з пункту гледжання складу грамадска-палітычных дысцыплін. Значнае месца займалі пытанні ідэалагічнай барацьбы Камуністычнай партыі і антырэлігійнай пропаганды, якія знаходзілі адлюстраванне ў змесце вышэйшай гісторычнай адукатыўнай.

Метадалагічны базіс у падрыхтоўцы спецыяліста-гісторыка складаўся наступныя дысцыпліны: марксісцка-ленінская філасофія, гісторыя КПСС, палітычная эканомія, навуковы камунізм. У многіх выпадках пры вывучэнні грамадска-палітычных дысцыплін і курсаў гісторыі матэрыял дубліраваўся. Асабліва гэта датычылася курсаў гісторыі СССР і гісторыі КПСС.

Больш грунтоўнай стала спецыяльная і псіхолага-педагагічна падрыхтоўка выпускнікоў-гісторыкаў. Гэтаму спрыяла ўвядзенне курсаў гісторыяграфіі і крыніцазнаўства, павышэнне ўдзельнай вагі педагогічнай і краязнаўчай практикі ў працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў гісторычнага профілю.

Мадэль падрыхтоўкі спецыяліста-гісторыка ў вышэйшай школе БССР прадугледжвала, акрамя набыцця прафесійных навыкаў, веданне методыкі арганізацыі партыйнай, камсамольскай і прафсаюзнай работы. Спецыяліст-гісторык лічыўся прапагандыстам і правадніком палітыкі партыі. Кваліфікацыйныя дакументы патрабавалі ад яго валодання шырокімі пыльпазонамі навыкаў вучэбнай, выхаваўчай, грамадска-палітычнай дзеянасці.

Станоўчым рашэннем партыйных і дзяржаўных органаў улады СССР стала арганізацыя вывучэння гісторыі саюзной рэспублікі. Саюзным рэспублікам давалася права самім вызначаць, якім чынам арганізаваць вучэбны працэс. Такое рашэнне адкрывала магчымасці для стварэння падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі.

Такім чынам, у 1960-х – першай палове 1980-х гг. адъяваецца разыщце прафесійнай падрыхтоўкі спецыяліста-гісторыка, хаця прынцыпы пабудовы і змест вышэйшай гістарычнай адукацыі кардынальна не мяняюцца. Да сярэдзіны 1980-х гг. поўнасцю аформіліся дзяржавныя падыходы комплекснага камуністычнага выхавання студэнтаў ВНУ на ўвесь перыяд іх навучання [2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13].

3. Розвідці наукова-даследчай работы студэнтаў ВНУ з яўлялася актуальным напрамкам партыйна-дзяржаўнай палітыкі ў вышэйшай школе. Арганізацыя наукова-даследчай работы рэгулявалася адпаведнай нарматыўнай базай, што дазволіла ахапіць ёю большую частку студэнтаў-гісторыкаў ВНУ БССР. Стanoўчым было ўключэнне наукова-даследчай работы ў вучэбна-выхаваўчы працэс. Пазаўдыторныя формы НДРС спалучаліся з правядзеннем спецсемінараў, спецкурсаў, педагогічнай практикай, выкананнем курсавых і дыпломнных праектаў. Важнае месца ў сістэме гэтай работы належала курсу «Асновы методыкі навуковага даследавання па спецыяльнасці», які ўводзіў студэнтаў у лабараторыю навуковай творчасці, знаёміў з сучаснымі метадамі даследавання, фарміраваў культуру даследчыка.

Удасканаленне форм навукова-даследчай работы студэнтау дазволіла павысіць яе выніковасць. Нягледзячы на асобныя праблемы ў забеспечэнні

гістарычных кафедраў вучэбна-метадычнай і навуковай літаратурай па айчыннай і сусветнай гісторыі, на гістарычных факультэтах праводзілася значная работа па арганізацыі навукова-даследчай работы студэнтаў. Гэта праяўлялася ў дзейнасці навуковых гурткоў, рознабаковай краязнаўчай работе, археалагічных даследаваннях, усталяванні зваротнай сувязі паміж вышэйшай і сярэдняй школай у галіне «капулярызацыі» гістарычных ведаў, прыцягненні школьнікаў да даследчай работы пад кірауніцтвам выкладчыкаў гісторыі ВНУ. Былі дасягнуты значныя поспехі ў арганізацыі вывучэння гістарычнай спадчыны беларускага народа, падрыхтоўцы да будучай педагогічнай і навуковай дзейнасці спецыялістаў гістарычнага профілю. На пачатку 1980-х гг. навукова-даследчай работай было ахоплена 92,3 % студэнтаў дзённай формы навучання.

Такім чынам, развіццё НДРС у галіне гісторыі вырашала дзве задачы: узмацняла прафесійную падрыхтоўку спецыяліста і ўдасканальвала сістэму падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў на этапе адбору кандыдатаў для паступлення ў аспірантуру ці замацавання ў якасці саіскальнікаў [4; 19].

4. Удасканаленне сістэмы падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў ажыццяўлялася ў цеснай сувязі з развіццём грамадскіх навук, пашырэннем іх сацыяльных функцый. У гэтым працэсе важную ролю адыгрывалі пастановы партыі і ўрада, якія вызначалі магістральныя задачы ў галіне падрыхтоўкі і прафесійнай дзейнасці кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі. Змяненні ў сістэме падрыхтоўкі і атэсцтвы навуковых і навукова-педагагічных кадраў у сярэдзіне 1970-х гг. павысілі патрабаванні да саіскальнікаў вучоных ступеняў. Была сформіравана сетка спецыялізаваных саветаў па абароне дысертацый, якая дзейнічала да канца савецкага перыяду. Такім чынам, быў умацаваны кадравы патэнцыял розных галін навук, створаны падмурак для развіцця сучаснай сістэмы атэсцтвы навуковых і навукова-педагагічных кадраў.

У акрэслены перыяд існавалі такія формы падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў, як дзённая і завочная аспірантура, саіскальніцтва. Практыковалася прадастаўленне творчых адпачынкаў, падрыхтоўка стажораў-выкладчыкаў. Развіццё аспірантуры характерызавалася павелічэннем колькасці навучальных установ, якія ажыццяўлялі падрыхтоўку аспірантаў па розных гістарычных спецыяльнасцях. Аспірантура па гістарычных і гісторыка-парцыйных спецыяльнасцях дзеянічала ў тых вышэйших навучальных установах, якія ажыццяўлялі падрыхтоўку настаўніцкіх і выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў – Беларускім дзяржаўным універсітэце, Мінскім педінстытуце, Гродзенскім педінстытуце і Гомельскім універсітэце. Саіскальнікі вучонай ступені мелімагчымасць атрымоўваць навукове кіраўніцтва ў буйных навуковых цэнтрах СССР. На працягу 1960-х –

першай паловы 1980-х гг. павялічыўся выпуск аспірантаў па гістарычных спецыяльнасцях у ВНУ БССР: у 1961 г. – 3 чал., у 1965 г. – 9 чал., у 1970 г. – 13 чал., у 1980 г. – 21 чал., у 1985 – 24 чал. Разам з тым існавала праблема тэрміну абароны. У 1961 г. ніводзін з выпускнікоў аспірантуры не абараніўся ў тэрмін. У 1970 г. у год заканчэння аспірантуры абараніліся 3 чал., у 1980 г. – 3 чал., у 1985 г. – 4 чал.

Дактарантура як форма падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў адсутнічала. Спеціялізаваныя саветы па абароне доктарскіх дысертацый у галіне гісторыі ў сістэме вышэйшай школы функцыянувалі толькі пры БДУ. З 1961 па 1979 г. у іх было абаронена 25 доктарскіх дысертацый па розных гістарычных спецыяльнасцях.

З 1961 па 1985 г. у БДУ па гісторыі КПСС-КПБ, гісторыі СССР, усеагульной гісторыі, журналістыцы было абаронена 280 кандыдацкіх дысертацый. У МДП кандыдацкія дысертацыі па гісторыі КПСС-КПБ і гісторыі СССР абаранілі 35 чал. [1; 6; 8; 9; 11].

5. Развіццё прафесійнай дзейнасці навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у вышэйшай школе БССР ажыццяўлялася ва ўмовах моцнага ідэалагічнага кантролю і метадалагічнай абмежаванасці.

Нягледзячы на абстрактнасць многіх задач, якія ставіліся саюзным і рэспубліканскім партыйным і дзяржаўным кіраўніцтвам у галіне вышэйшай адукацыі, грамадскіх і гуманітарных навук, прафесійная дзейнасць навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у 1960-х – першай палове 1980-х гг. развівалася плённа і інтэнсіўна. Гэтаму садзейнічала ўмацаванне кадравага патэнцыялу прафесарска-выкладчыцкага складу гісторыкаў. У пачатку 1960-х гг. на 8 спецыяльных кафедрах гісторыі ВНУ БССР навуковую і педагогічную дзейнасць ажыццяўлялі 46 выкладчыкаў, з іх 2 дактары навук, прафесары, 26 кандыдатаў навук, дацэнтаў. У сярэдзіне 1980-х гг. на 15 кафедрах гісторыі працавалі 140 выкладчыкаў, з іх 10 дактароў навук, прафесараў, 89 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Так, колькасць прафесарска-выкладчыцкага складу спецыяльных кафедраў гісторыі ў ВНУ БССР за адзначаны перыяд павялічылася ў 3 разы, а колькасць выкладчыкаў з навуковымі ступенямі і званнямі ўзрасла з 60,9 % да 70,7 %.

Удасканальвалася арганізацыянае і творчае супрацоўніцтва навукова-педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў. Гістарычная адукацыя і гістарычнае навука развіваліся не ізалявана, а ўяўлялі сабой цэласную сістэму. Быў пераадолены «крагіяналізм» у даследаваннях, гісторыкі ВНУ ў большай ступені прыцягваліся да распрацоўкі комплексных тэм. На падставе колькаснага і якаснага росту прафесарска-выкладчыцкага складу адбылася рэарганізацыя кафедраў гісторыі СССР і БССР і ўсеагульной гісторыі.

У 1960-х – першай палове 1980-х гг. актыўізавалася каардынацыя навукова-даследчай дзейнасці вучоных-гісторыкаў, што знайшло адлюстраванне ў рабоце каардынацыйных саветаў па гістарычных і гісторыка-парцыйных спецыяльнасцях.

Зыходзячы з прынцыпу партыйна-класавага падыходу, предметам даследаванняў навукоўцаў з'яўляліся гісторыя КПСС, матэрыяльная вытворчасць, класавая барацьба, гісторыя рабочага класа і сялянства і г.д. Разам з тым уплыў рэлігіі на духоўнае жыццё людзей, ментальнасць, гісторыя паўсядзённасці, такіх пануючых класаў, як дваранства, буржуазія, а таксама духавенства, не былі аб'ектамі вывучэння беларускіх гісторыкаў [7; 8; 14; 16].

Рэкамендациі па практычным выкарыстанні вынікаў

Тэарэтычныя палажэнні і выведы даследавання могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы канцэпцыі гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, для ўдасканалення структуры, форм і зместу падрыхтоўкі спецыялістаў гуманітарнага профілю. Вынікі дадзенай работы могуць быць запатрабаваны пры падрыхтоўцы комплексных навуковых даследаванняў па гісторыі вышэйшай адукацыі ў Беларусі, напісанні праграм спецкурсаў і специемінараў, прац па гісторыі асобных ВНУ рэспублікі.

Спіс публікаций саіскальніка

Артыкулы ў навуковых часопісах

1. Мацюш, П.А. Навуковыя і навукова-педагагічныя кадры гісторыкаў Беларусі: дынаміка колькаснага росту ў 60-я – пачатку 70-х гг. XX ст. / П.А. Мацюш // Вес. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2004. – № 2. – С. 14–16.
2. Мацюш, П.А. Гістарычна адукацыя ў вышэйшай і сярэдняй школе БССР: гістарыяграфія і крыніцы / П.А. Мацюш // Вес. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2005. – № 4. – С. 21–23.
3. Мацюш, П.А. Да пытання аб развіцці гістарычнай адукацыі ў вышэйшай і сярэдняй школе БССР (1959–1975 гг.) / П.А. Мацюш // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2005. – № 6. – С. 45–48.
4. Мацюш, П.А. Развіццё вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР (1960-я – першая палова 1980-х гг.): аналіз структуры і зместу / П.А. Мацюш // Вес. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2012. – № 4. – С. 42–46.

Артыкулы ў зборніках навуковых прац

5. Матюш, П.А. Опыт профильной подготовки историков в педагогических институтах Беларуси в 60-е – начале 70-х гг. ХХ в. / П.А. Матюш // Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследавання : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: М.М. Забаўскі [і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 258–261.
6. Матюш, П.А. Подготовка кадров для высшего исторического образования и исторической науки в 60-е гг. в БССР / П.А. Матюш // Навуковы дэбют : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: І.І. Цыркун [і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 25–26.
7. Мацюш, П.А. Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця гістарычнай навукі і гістарычнай адукцыі ў Беларусі ў 60-я – 70-я гг. XX ст. / П. Мацюш // Sprawy Wschodnie. – Poznań, 2005. – № 1. – С. 53–58.

Матэрыялы навуковых канферэнций

8. Матюш, П.А. Научно-педагогические кадры высшего исторического образования в 60-е – 70-е гг. в БССР: историографический обзор / П.А. Матюш // Славянскі свет: мінулае і сучаснасць : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, 26 сак. 2004 г. : у 3 ч. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А.П. Жытко (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2004. – Ч. 2. – С. 225–230.
9. Мацюш, П.А. Падрыхтоўка кадраў для сістэмы вышэйшай гістарычнай адукцыі і гістарычнай навукі ў Беларусі ў 60-я – пачатку 70-х гг. ХХ ст. / П.А. Мацюш // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 30 сент. 2004 г. / Гродн. гос. ун-т ; под ред. Е.А. Ровбы, А.Н. Нечухрина, И.П. Крена. – Гродно, 2004. – С. 49–52.
10. Мацюш, П.А. Спецыяльная і грамадазнаўчая падрыхтоўка студэнтаў гісторыкаў у сістэме ўніверсітэцкай адукцыі Беларусі (1960-я – першая палова 1980-х гг.) / П.А. Мацюш // Европа: актуальные проблемы этнокультуры : материалы III междунар. науч.-теорет. конф., Минск, 28 апр. 2010 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; рэдкол.: В.В. Тугай (отв. ред.) [і др.]. – Минск, 2010. – С. 51–53.
11. Мацюш, П.А. Адлюстраванне савецкай дзяржаўнай палітыкі ў галіне вышэйшай гістарычнай адукцыі ў беларускіх і расійскіх даследаваннях / П.А. Мацюш // Трансформация образования и мировоззрения в современном мире : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22 окт. 2010 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; рэдкол.: В.В. Бушник (отв. ред.) [і др.]. – Минск, 2011. – С. 132–135.
12. Матюш, П.А. Некоторые аспекты подготовки учителя истории и права в условиях педагогического института в Беларуси (конец 1970-х гг. – начало 1980-х гг.) / П.А. Матюш // Актуальные проблемы гуманитарных наук :

материалы I междунар. науч. конф. магистрантов, посвященная 88-летию со дня рождения общенац. лидера Г. Алиева, 26–27 апр. 2011 г. / Бакин. славян. ин-т. – Баку, 2011. – С. 301–302.

13. Матюш, П.А. Социогуманитарные дисциплины как основа формирования мировоззрения специалистов-историков в системе высшей школы Беларуси (1960-е – первая половина 1980-х гг.) / П.А. Матюш // Azərbaycançünaslığın aktual problemləri : II Beynəlxalq elmi konfrans materialları, Baki, Gəncə, 4–7 may 2011 il : Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş / Baki Slavyan Universiteti ; təəkgilat komitəsi: K.M. Abdullayev [et al.]. – Baki ; Gəncə, 2011. – Hissə 2. – S. 35–43.

14. Мацюш, П.А. Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця вышэйшай гістарычнай адукцыі ў Беларусі ў 1960-я – першай палове 1980-х гг. / П.А. Матюш // Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке : сб. науч. ст. : [материалы докл. IV науч.-практ. конф. молодых ученых БГПУ, Минск, 20 мая 2011 г.] / Белорус. гос. пед. ун-т ; рэдкол.: В.В. Бушник (отв. ред.) [і др.]. – Минск, 2011. – С. 202–205.

15. Мацюш, П.А. Метадалогія даследавання тэмы дзяржаўнай палітыкі ў галіне гістарычнай адукцыі ў вышэйшай школе Беларусі (1960-я – першая палова 1980-х гг.) / П.А. Мацюш // Европа: актуальные проблемы этнокультуры : материалы IV междунар. науч.-теорет. конф., Минск, 23 июня 2011 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; рэдкол.: В.В. Тугай (отв. ред.) [і др.]. – Минск, 2011. – С. 228–229.

16. Мацюш, П.А. Вывучэнне гісторыі Беларусі ў кантэксце задач гісторыка-парцыйнай навукі (1960-я – першая палова 1980-х гг.) / П.А. Мацюш // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2011 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; под науч. ред. А.В. Торховой, З.С. Курбыко. – Минск, 2012. – С. 197–198.

17. Матюш, П.А. Государственная политика в области исторического образования в высшей школе Беларуси (1960-е – 1980-е гг.): общая характеристика опубликованных и архивных источников / П.А. Матюш // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 1–2 груд. 2011 г. : в 2 т. / Він. фін.-екон. ун-т ; упоряд.: С.Л. Яблочніков. – Вінниця, 2011. – Т. 1. – С. 169–171.

18. Мацюш, П.А. Структура, формы і змест вышэйшай гістарычнай адукцыі ў БССР (1960-я – п.п. 1980-х гг.): метадалогія і метады даследавання / П.А. Мацюш // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: международное сотрудничество и интеграция : материалы VI междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 окт. 2012 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; под науч. ред. А.В. Торховой, З.С. Курбыко. – Минск, 2012. – С. 61–62.

19. Матюш, П.А. Організація науково-исследовательської работы студентов-историків в вузах БССР (1960-е – первая половина 1980-х гг.) / П.А. Матюш // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 6–7 груд. 2012 р. : в 2 т. / Він. фін.-екон. ун-т ; упоряд.: С.Л. Яблочніков. – Вінниця, 2012. – Т. 1. – С. 204–207.

РЭЗЮМЭ

Матюш Павел Аркадьевич

Развіццё вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР
(1961–1985 гг.)

Ключавыя слова: вышэйшая адукацыя, прафесійная падрыхтоўка, наменклатура спецыяльнасцей, вучэбны план, навукова-даследчая работа, кваліфікацыйная харктарыстыка, партыйна-дзяржаўная палітыка, аспірантура, саіскальніцтва, атэсцыя, навукова-педагагічная дзеянасць, каардынацыя.

Мэта даследавання: раскрыццё сутнасных змяненняў і асаблівасцей у вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР у 1960-х – першай палове 1980-х гг.

Метады даследавання. Дысертацийнае даследаванне грунтуецца на прынцыпах гістарызму, аб'ектыўнасці, каштоўнаснага падыходу. У працэсе даследавання былі выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя) і спецыяльна-гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальнны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны).

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вызначаны стан гістарыяграфічных ведаў і рэпрэзентатыўнасці крыніц па тэме даследавання. Прааналізаваны пытанні структуры, формаў і зместу прафесійной падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў у вышэйшай школе БССР, прыведзены комплексныя звесткі аб студэнтах і выпускніках гістарычнага профілю, даследавана сістэма падрыхтоўкі і прафесійной дзейнасці навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў, адлюстравана дынаміка колькаснага і якаснага складу кафедраў гісторыі ВНУ БССР. Упершыню была створана цэласная гістарычная рэканструкцыя прадмета даследавання.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Матэрыялы дысертациі могуць быць выкарыстаны ў гістарыяграфічных аглядах навуковых прац па гісторыі адукацыі, пры падрыхтоўцы комплексных прац па гісторыі вышэйшай адукацыі Беларусі XX ст., гісторыі асобын ВНУ, у вучэбным працэсе пры складанні спецкурсаў і спецсемінараў па гісторыі адукацыі і навукі Беларусі.

Галіна выкарыстання: гістарыяграфія, гісторыя вышэйшай адукацыі, гісторыя навукі.

РЕЗЮМЕ

Матюш Павел Аркадьевич

Развитие высшего исторического образования в БССР (1961–1985 гг.)

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная подготовка, номенклатура специальностей, учебный план, научно-исследовательская работа, квалификационная характеристика, партийно-государственная политика, аспирантура, соискательство, аттестация, научно-педагогическая деятельность, координация.

Цель исследования: раскрытие сущностных изменений и особенностей в высшем историческом образовании в БССР в 1960-х – первой половине 1980-х гг.

Методы исследования. Диссертационное исследование основывается на принципах историзма, объективности, ценностного подхода. В процессе исследования были использованы общеначальные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и специально-исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный).

Полученные результаты и их новизна. Определено состояние историографических знаний и репрезентативности источников по теме исследования. Проанализированы вопросы структуры, форм и содержания профессиональной подготовки специалистов-историков в высшей школе БССР, приведены комплексные сведения о студентах и выпускниках исторического профиля, исследована система подготовки и профессиональной деятельности научно-педагогических кадров историков, отражена динамика количественного и качественного состава кафедр истории вузов БССР. Впервые была создана целостная историческая реконструкция предмета исследования.

Рекомендации по использованию. Материалы диссертации могут быть использованы в историографических обзорах научных работ по истории образования, при подготовке комплексных работ по истории высшего образования Беларуси XX в., истории отдельных вузов, в учебном процессе при составлении спецкурсов и спецсеминаров по истории образования и науки Беларуси.

Область использования: историография, история высшего образования, история науки.

SUMMARY

Matsiush Pavel Arkadyevich

Development of higher history education in BSSR (1961–1985)

Keywords: higher education, professional training, range of specialties, curriculum, research work, qualification characteristics, the party-state policy, postgraduate studies, validation, research and teaching activities, coordination.

The Objective: discovery of the essential features and changes in higher history education in BSSR in 1960 - the first half of the 1980s.

Research methods. Research is based on the principles of historicism, objectivity, value approach. In the process of research scientific (analysis, synthesis, induction, deduction), and special-historical methods (historical and genetic, historical and comparative, historical and typological, historical and systematic methods) have been used.

Results and novelty. The status of historiographical knowledge and representativeness of sources on the topic of the study have been determined. The structure, forms and content of history specialists training in high school of BSSR have been analyzed, and the complex information about the students and graduates of the historical profile, researched the system of training and professional activities of the science and teaching staff of historians have been given, reflected the dynamics of the quantitative and qualitative staff of the history chairs of higher educational establishments in BSSR. For the first time have been reflected an integrated historical reconstruction of the subject of the study.

Recommendations for use. Thesis materials can be used for historiographical review in scientific works on the history of education, for preparation of generalized works on the history of higher education in Belarus of XX century, history of individual higher educational establishments, in the educational process for preparation of special courses and seminars on the history of education and science of Belarus.

Area of application: historiography, history of higher education, history of science.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Падлісана ў друк 07.05.13. Фармат 60×84 1/16. Папера афсетная. Ум. друк. арк. 1,6.
Друк Riso. Тыраж 60 экз. Заказ 145.

Паліграфічнае выкананне: Установа аддукцыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны
універсітэт імя Максіма Танка».

ЛІ № 02330/0494368 от 16.03.09. 220030, Мінск, Савецкая, 18.

Надрукавана з арыгінал-макета заказчыка ў Вучэбна-выдавецкім цэнтры БДПУ.
220007, Мінск, Магілёўская, 37.